

# ВУЧЫМСЯ ВЫНАХОДЗІЦЬ

**Я** ПАЧУУ абрэвіятуру ТРВЗ і яе расшыфроўку, трапіўши на першы гарадскі семінар, арганізаваны мінскімі выкладчыкамі тэорыі рашэння вынаходніцкіх задач і Домам тэхнікі ў 1980 годзе. У многіх удзельнікаў семінара, як відаць, і ў некаторых чытачоў, спалучэнне двух слоў «тэорыя вынаходніцтва» выклікала ўсмешкі і недавер: сёня ніякога яшчэ бачаць сувязь паміж карцінамі Чурлёніса і тэхнічнай творчасцю. Заняткі ішлі ў напружаным тэмпе — да абеду работа ў аўдыторыі (на працягу месяца ішоў бесперапыны канцэнтраваны паток новай інфармацыі), пасля абеду выкананне дамашніх заданняў (семінар праходзіў з адрывам ад вытворчасці). Нават на час языді ў транспарце выдаваліся вусныя дамашнія заданні — «транспартныя задачкі». Ці нядзіўна, за некалькі гадзін трэба зрабіць вынаходства на зададзеную тэму, а то і два; прагледзець літаратуру і знайсці апісанне цікавага тэхнічнага рашэння для картатэкі (да канца заняткаў, у кожнага слухача ўтварылася невялікая картатэка цікавых вынаходніцкіх рашэнняў, я прачытаю яе весці і зараз); прачытаць і прааналізаць фантастычны расказ... Апытанне, праведзенае праз тры гады пасля заканчэння семінара, паказала, што першы мінскі семінар па ТРВЗ пакінуў прыкметны след. Вынаходнікі са стажам прагледзелі свае аўтарскія пасведчанні і... ім стала сорамна за ніzkі ўзровень некаторых сваіх рашэнняў. Пасля вывучэння ТРВЗ яны імкнуцца ісці далей, «выціскаць» максімальны эффект з атрыманай ідэй.

Другая, больш значная частка слухачоў, дзякуючы семінару, ўпершыню падала заявы на вынаходства. Яны набылі ўпэўненасць у сваіх здольнасцях. Адзінае, што патрабуецца ад кандыдата ў вынаходнікі — настроенасць на працяглую і цяжкую работу, гатоўнасць да вялікіх затрат часу на асваенне тэорыі і падтрыманне «формы».

## ВЫНАХОДЗІЦЬ МОЖА КОЖНЫ

Нядыўна на семінары па ТРВЗ у Ангарску інжынеры, якія ўваходзілі ў экзаменацыйную камісію, усуніліся, што чалавек можа зрабіць вынаходстваў столькі... колькі трэба. Папрасілі ўстась таго, хто лічыць сябе здольным на гэта. Падняліся ўсе выпускнікі семінара. Але яшчэ ў яго пачатку большасць з іх лічыла сябе няздольнымі зрабіць у год хаяць некалькі вынаходстваў!

Есць лічбы, якія гавораць пра эканамічны ўзвод, атрыманы пасля абучэння ТРВЗ, і яны немалыя. Падкрэсліць хочацца іншае: галоўны ўзвод ТРВЗ у тым, што людзі паверылі ў сябе, у свае здольнасці, у іх жыцце прыйшла творчасць.

Асноўная ідэя ТРВЗ заключаецца ў тым, што тэхніка развіваецца па аб'ектыўных законах праз вырашэнне ўзнікаючых супяречнасцей. Законы гэтыя павінны быць выкарыстаны пры стварэнні інструментаў для рашэння вынаходніцкіх задач. Вырашыць вынаходніцкую задачу — значыць пераадолець супяречанне. Сёня ў ТРВЗ вызначыўся напрамак, што вывучае ўласна развіццё тэхнікі, ён атрымаў назыву «тэорыя развіцця тэхнічных сістэм» (ТРТС). ТРТС з'яўляецца базавай на-

вукай для прыкладной ТРВЗ, што займаецца стварэннем тэхнолагіі рашэння вынаходніцкіх задач.

Дзякуючы ТРТС, рэзкі скакок у сваім развіцці зрабілі асноўныя рабочыя інструменты ТРВЗ — алгарытм рашэння вынаходніцкіх задач (АРВЗ) і сістэма стандартных рашэнняў. Ход рашэння задачы па АРВЗ стаў больш плаўным, лепш улічваючы на рашэнне задачы, з'явілася лінія выкарыстання наяўных у тэхнічнай сістэме рэсурсаў, стаў больш плаўным пераход ад аналізу супяречанняў, узнікаючых у сістэме да іх вырашэння. Сённяшняя мадыфікацыя алгарытма — АРЫЗ-85-В, — гэта цяжкая артылерыя ТРВЗ для рашэння новых, яшчэ не стаўших стандартнымі, вынаходніцкіх задач, магутная зброя барацьбы з супяречаннямі.

## СТАНДАРТ НЕСТАНДАРТНАГА РАШЭННЯ?

Як ні дзіўна гэта гучыць, але існуюць стандартныя рашэнні вынаходніцкіх задач. Кожны такі стандарт уяўляе сабой абагульненне вопыту многіх вынаходнікаў, накопленага ў выніку рашэння задач. Гэта комплекс прыёмаў у спалучэнні з фізічнымі, хімічнымі, геаметрычнымі ўзводамі.

Такіх комплексаў сёня вядома 76. Гэта значыць, што се́мдзесят шэсць тыпаў задач ужо маюць узорныя рашэнні, адпавядаючы законам развіцця тэхнікі. Карыстацца такім масівам інфармацыі, перабіраючы іх па чарзе? Цяжкавата і супяречыць духу ТРВЗ. Бо тэорыя вынаходства ставіць перад сабой задачу скарачэння пустых спроб, задачу паскарэння выхаду пошуку ў сферу моцных ідэй. Зрабіць гэта можна толькі

апіраючыся на аб'ектыўныя законы развіцця тэхнікі, таму стандарты размешчаны ў адпаведнасці з сучаснымі ўяўленнямі аб гэтых законах.

Сістэма стандартаў, як і належыць сапраўднай сістэме, дала новы ўзвод. Аказалася, што яе можна выкарыстаць для прагніравання развіцця тэхнічных сістэм. Прычым прагноз не проста ўказавае, што будзе праз некалькі гадоў, але і тое, як гэта зрабіць. У адрозненне ад прагніравання іншымі метадамі (такімі, напрыклад, як метад экспертычных ацэнак), прагніраванне на аснове ТРВЗ-ТРТС дае больш дакладныя вынікі. Тлумачыцца гэта проста: аснову прагнозу складаюць законы развіцця тэхнікі. Усім вядома, што, ў адпаведнасці з законам прыягненні, яблык падае на зямлю. Аналагічна дзейнічаюць і законы тэхнічныя. Калі ў вас, напрыклад, ёсьць жорсткая сістэма, малазменлівая, неадаптыўная, то абавязкова з'явіца сістэма, маючая аналогічныя функцыі, але больш адаптыўная, больш дынамічная. Параўнайце самалёты пачатку эры авіацыі з сучаснымі: шасі, што ўбіраюцца, змяняемая геаметрыя крыла... Гэта дзеянне толькі аднаго з законаў. Але законы даюць занадта агульныя рекамендацыі, патрэбны больш тонкі, больш канкрэтны інструмент. Такім інструментам і з'яўляюцца стандарты.

Рассказваць аб ТРВЗ-ТРТС можна вельмі шмат — аб унікальных указальніках геаметрычных, хімічных, фізічных матэматычных ўзводаў, аб розных лініях развіцця сістэм, аб метадах падаўлення псіхалагічнай інерцыі вынаходніка, аб новай методыцы правядзення функцыянальна-вартаснага аналізу на аснове ТРВЗ, аб звыш-узводах, аб праекце стварэння інтэлектуальнай сістэмы «Машына, якая вынаходзіць», які рэалізуецца ў лабараторыі інтэлектуальных сістэм Мінскага радыётэхнічнага інстытута, і многім іншым. Гэта ўсё — тэхнічныя аспекты ТРВЗ-ТРТС, пра якія можна будзе прачы-

таць у наступных спецвыпусках «Чырвонай змены».

## НЕКАЛЬКІ СЛОУ ПРА ЧАЛАВЕКА

Любая навука ў працэсе свайго развіцця рана позна ўпіраецца ў чалавечы аспект, як бы ні быў далёкі аб'ект яе даследавання ад чалавека. З гэтага сутыкнулася і ТРВЗ.

Выкарыстанне інструментаў, створаных на аснове законаў развіцця тэхнікі, дазваляе ствараць вынаходства, якія апярэджаюць сусветны ўзровень (і гэта натуральная — бо навука тады становіцца навукай, калі набывае магчымасць прадказваць будучае сістэм, якія яна вывучае). Укараненне такіх вынаходстваў — асабліва цяжкая справа. Бадай, самае распаўсюджанае пярэчанне зводіцца да таго, што «так ніхто не робіць, такога за мяжой няма».

Да чаго прыводзяць падобныя меркаванні, хочацца расказаць на прыкладзе з гісторыі ТРВЗ. У спецыялісту НДІ, якія займаюцца вытворчасцю школа, узімка супяречанне паміж наўзнейнасцю канвеера, па якому рухаецца гарачае школа, і якасцю выпускаемай прадукцыі. Меры, павышаючыя наўзнейнасць, прыводзілі да рэзкага пагаршэння якасці школы. ТРВЗ падказала нечаканае рашэнне — выкарыстаць замест існуючага канвеера ванну з расплаўленым волавам. Спецыялістамі атрыманае рашэнне было адхілене, яны не пажадалі нават траціць час на яго патэнтаванне.

Праз некалькі гадоў англійская фірма «Пілкіnton бразэрс лімітэд» «пераадкрыла» гэты способ вытворчасці школа, атрыманыя патэнты замацавалі яе юрыдычныя права. З невялікай сямейнай фірмой з прымітыўным абсталёваннем яна ператварылася ў салідную прымесловую фірму, маючу філіі ў розных краінах і мільёны абарот. Вырабляемае па «пілкіntonскай» тэхналогіі школа не патрабуе паліроўкі, яго паверхні паралельныя адна ад-



ной. Часопіс «Англія» называе тэхналогію вытворчасці шкіла ў расплаве волава адным з вышэйшых тэхнічных дасягненняў Вялікабрытаніі XX стагоддзя. Цяпер не скажаш, што такога на Захадзе няма...

Для папярэджання адмаўлення вынаходніка ад нечаканых, «дзікіх» рашэнняў служыць курс развіцця творчай фантазіі (РТФ). Але ўсіх апанентаў нечаканых рашэнняў не навучыш фантазіраваць... Як жа адстаўяць навінку? Як пераадолець цяжкасці, што паўстаюць на шляху ад Ідэі да Рэчы?

Логіка развіцця прывяла да неабходнасці стратэгіі Творчай Асобы. Цяпер вядзенца інтэнсіўная распрацоўка гэтай тэмы. Створана дзелавая гульня «Знешнія Абставіны — Творчая Асoba», якая адлюстроўвае барацьбу Творчай Асобы са Знешнімі Абставінамі, што перашкаджаюць дасягненню пастаўленай мэты. Адпрацоўваеца проблема Мэты творчай асобы: дзеля чаго ідзе барацьба са Знешнімі Абставінамі? Якія патрабаванні прад'яўляюцца да

Творчай Асобы ў гэтай барацьбе?

Гэта работа, як і ўсялякае іншае даследаванне ТРВЗ, вядзенца шляхам аналізу вялікіх масіваў фактаў і выяўлення аб'ектыўных заканамернасцей. У выніку аналізу біяграфій творчых асоб розных эпох і краін выяўлены заканамернасці ў іх жыцці, на аснове якіх і пабудавана дзелавая гульня. Акрамя таго, выяўлен набор якасцей, якія павінен выхоўваць у сабе чалавек, выбіраючы творчае жыццё:

Наяўнасць Вартай Мэты, якая не можа не быць грамадска карыснай;

«Пакет праграм» для дасягнення Вартай Мэты;

Высокая працаздольнасць, адданасць работе па дасягненню выбранай Вартай Мэты;

Уменне «прымаць удары», наносімыя Знешнімі Абставінамі;

Уменне рашаць складаныя праблемы;

Рэзультатыўнасць. Калі захаваны першыя пяць патрабаванняў, то праз першыя 2 — 3 гады павінны з'явіцца прамежкавыя вынікі.

Як можна выпрацаваць гэтыя якасці? Пакуль што з упэўненасцю мы можам толькі навучыць рашаць складаныя задачы. Але гэтага мала. Тому і з'явілася дзелавая гульня «Знешнія Абставіны — Творчая Асoba», таму інтэнсіўна ідзе распрацоўка стратэгіі творчай асобы. Узнікла праблема распрацоўкі тэорыі развіцця творчай асобы (РТА). Асвятленне пытанняў стратэгіі творчай асобы на семінарах па ТРВЗ дапамагло адчуваць ўзняць эфектыўнасць навучання рашэнню вынаходніцкіх задач. Увядзенне ў праграмы семінараў па ТРВЗ элементаў гэтай тэорыі ўзмацніла цікавасць да творчай работы сярод моладзі.

Наогул, цікавасць да ТРВЗ і яе папулярнасць расце. Гэтаму садзейнічае паступальны рух перабудовы, які набірае сілу. Выраслі тыражы кніг па ТРВЗ і іх колькасць. Калі раней адна кніга выходзіла раз у некалькі год, то ў апошні час кожны год выходзіць некалькі кніг, якія імкліва раскупляюцца. Літаратуру па ТРВЗ аператыўна перакладаюць за мяжой. Кніга Г. С. Альтшулер «Творчасць як дакладная навука» выдадзена ў ЗША, Англіі, Францыі, Японіі. Цяпер вядуцца пераговоры аб

выданні ў гэтых жа краінах новай кнігі Г. С. Альтшулер «Знайсці ідэю».

ТРВЗ — ТРТС — ТРТА так імкліва развіваюцца, што праграмы сучасных семінараў — вочных і завочных — ужо не ўмішчаюць усяго матэрыялу. Таму, калі жадаеце атрымаць сур'езнную падрыхтоўку па ТРВЗ, прачытайце наступныя кнігі:

І. Н. Пятровіч, В. Цурыкаў. Шлях да вынаходніцтва (дзесяць крохаў). М., Маладая гвардия, 1986.

Кніга з'яўляецца папулярным ўводзінамі ў ТРВЗ.

2. Дзёрзкія формулы творчасці. Карэлія, 1987.

Зборнік утрымлівае агляд ТРВЗ, указальнік фізічных эфектаў, створаных на аснове ТРВЗ і фантастыку психалогіі творчасці.

3. Г. С. Альтшулер. Знайсці ідэю. Новасібірск, Навука, 1986.

Падрабязны ўводзіны ў ТРВЗ. У кнізе прыведзены тэкст АРІЗ-85-В.

4. Ніць у лабірынце. Петразаводск, Карэлія, 1988.

У зборніку разглядаюцца якасці творчай асобы. Уключаюць сістэма стандартаў ТРВЗ, указальнік хімічных эфектаў, фантастыка.

Звярніце ўвагу на зборнікі «Дзёрзкія формулы творчасці» і «Ніць у лабірынце», гэта пер-

шая дзве кнігі з серыі «Тэхніка — Моладзь — Творчасць», якую пачало выпускаць выдавецтва «Карэлія».

Серыя «Тэхніка — Моладзь — Творчасць» — выданне, якое найбольш поўна і падрабязна адлюстроўвае сучасны стан ТРВЗ. Кнігі серыі з'яўляюцца практычным дапаможнікам па вывучэнню і выкарыстанню ТРВЗ. Заклапочанасць выклікае тыраж зборнікаў, у агульной складанасці ён мае 50 тысяч. А гаворка ж ідзе пра кнігі, якія павінны стаць настольнымі ў кожнага інжынера, у кожнага вынаходніка. У 1989 годзе пачнеца доследная эксплуатацыя інтэлектуальнай сістэмы падтрымкі рашэння вынаходніцкіх задач «Машына, што вынаходзішь», створанай у Мінскім радыётэхнічным інстытуце на аснове ТРВЗ. Эфектыўнасць яе эксплуатацыі будзе значна вышэйшай, калі інжынеры, што збіраюцца выкарыстоўваць яе, будуць ведаць ТРВЗ, а вывучыць яе, не карыстаючыся літаратурай, немагчыма.

У СССР створана прынцыпова новая тэхналогія — тэхналогія стварэння тэхналогій, вытворчасці вынаходніцтваў. Пачынаем авалодваць ёй.

М. ХАМЕНКА,  
выкладчык Мінскай  
гарадской школы ТРВЗ.

#### СПІС КНІГ ПА ТРВЗ, ШТО ВЫХОДЗЯЦЬ У 1988—1989 ГАДАХ

1. Саламатаў Ю. П. Вынаходнікамі не нараджаюцца: 50 уроўнікі творчасці. (Кніга для настаўніка). М.: Асвета, 1989.

2. Злоцін Б. Л., Зусман А. В. Месяц пад зоркамі фантазіі. Кішынёў: Луміна, 1988.

3. Альтшулер Г. С., Злоцін Б. Л., Філатов В. І. Прафесія — пошук новага. Выданне другое, дапоўненнае і перапрацаванае. Кішынёў: Карця Малдавенскэ, 1989.

Кнігі п. п. 2 і 3 можна заказаць па адрасу: 277612, Кішынёў, вул. Фрунзе, 65, магазін «Кніга — поштай».

4. Правілы гульні без правілаў. Пад рэд. Сялюцнага А. Б. Петразаводск: Карэлія, 1989. Трэці выпуск серыі «Тэхніка — Моладзь — Творчасць».

Адрес для заказу: 185005, Петразаводск, вул. Пробная, 22, магазін «Кніга — поштай».

Г. Альтай. І тут з'явіўся вынаходнік... Выданне 2-е, перапрацаванае. М.: Дзіцячая літаратура, 1988.


# ДАМАШНЯЕ ЗАДАННЕ

1. Паспрабуйце, выкарыстоўваючы закон павышэння дынамічнасці і кіруемасці, удасканаліць тэхнічную сістэму, якую вы распрацоўваеце, або з якой часта даводзіцца сутыкацца, або іншую, якая вам спадабаецца.

Дзве задачы на курсу ТРТА са зборніка «Ніць у лабірынце».

2. Паспрабуйце скласці шкалу ацэнкі пражытай часткі жыцця. Ацаніце пражытую частку свайго жыцця па галоўных параметрах прапанаванай вамі шкаламі па стобальной сістэме.

3. Складаіце сістэму мэт пражытага жыцця. Якія з мэт былі пастаўлены дарэмна (у чым прычыны)? Ці былі ў вашым жыцці перыяды, якія вы лічыце для сябе згубленым часам? Якая працягласць гэтых перыядоў? Чым, на вашу думку, можна было б замяніць гэтых страты, якімі заняткамі?



Аўтары найбольш цікавых работ атрымаюць прызы—кнігі па ТРВЗ. Не абавязкова дасылаць свае рашэнні па ўсіх трох заданнях. Адправіць пісьмы трэба не пазней чым праз месяц з дня выходу гэтага выпуску на адрес газеты з паметкай «Завочная школа ТРВЗ».